

ПРИЯСЛІЧНІЛ ДУМКІ

НЕЗАЛЕЖНЫ Чисопіс праваслаунае людзей

МЕНСК 1990 № 4

У нулады

+ Упершыню за 70 год Вы можаце прачытаць пасланьне Патрыярха Ціхана.

+ Як заусёды, сэнсацийная інфармацыя.

+ Агляд эмігранцкай прэсы. Інфармацыя з усяго свету.

+ Дзёнынікі Аляксандра Ельчаніна.

НАВІНЫ ёПАРХII

+ У Менску при Упраўленьні Беларускага Экзархату заснавана камісія для перакладу Свяшчэннага Пісання на беларускую мову. У камісію увайшлі самыя аутарытатныя беларускія перакладчыкі і літаратары. Сирод іх Васіль Сёмуха, Адам Мальдзіс, Уладзімір Конан і Гішчя. Першы варыянт перакладу зроблены В. Сёмухам. На спецыяльных паседжаньнях камісіі абмяркоуваецца кожнае слова перакладу. Неацэнныя паслугі робяць члены камісіі — святары: архімандрит Стэфан /Менск/, протапрасьцітэр Віталь Баравы /Москва/, іярэй Сергій Гардун, іярэй Аляксей Шынкевіч, съпешыялісты па перакладу Бібліі зь Пецярбургскай Духоўнай Акадэміі.

+ У Менску дзеянічае даіцячая нядзельная школа при Кафедральным Саборы. Заняткі — у нядзелю з 16 гадзін. Сіноадам Беларускай Праваслаўнай Царквы выказана пажаданьне, каб такія школы дзеянічалі при кожным саборы на Беларусі.

+ У час наведання Гародні для асьвяшчэння Барысаглебскай /Каложскай/ царкви, Мітрапаліт Філарэт наведаў музей гісторыі рэлігіі, што знаходзіцца ў памяткіні былога жаночага манастыра. Нам паведамілі, што на сустрэчы з абласным кірауніцтвам Уладзіка паславіў пытаньне аб вартаны манаstryра Царкве.

+ 4-га сакавіка у Жыровіцкім манаstry адбылася хіратонія, увядзенне у епіскапства намесніка Жыровіцкага манаstryра архімандрита Стэфана, нарачэнне на епіскапства — у суботу, 3 сакавіка у Кафедральным саборы Менска. На яго мейсца, намеснікам манаstryра і рэкторам семінарыі назначаны Маслау, чалавек, вядомы сярод вернікаў як выдатнейшы спавідальнік.

З-за таго, што у апошні час шматлікія выданыі — сирод іх, нахаль, і царкоўнія — скажаць сэнс выказвання Патрыярха Ціхана у Пасланьні ад 19 студзеня 1918 року, мы вырашилі прапанаваць Вам поуны тэкста гэтага Паслання.

ВІВАТЫ ЦІХАН

Сымрэнны Ціхан,

Божай літасцю Патрыярх Маскоускі і усёй Расіі, улюблёнім а Госпадзе архіпастырам, пастырам і усім верным чадам Праваслауйай Царкви Расейскай.

"Хай збавіць нас Гасподзь ад гэтага веку нячыстага". /Гал. I, 4./

Цяжкі час перажывае сёньня Святая Праваслауная Царква Христова у Рускай зямлі: ганенныі узвялі на ісьціну Христову яўні і тайная ворагі гэтай ісьціны і Імкнунца загубіць справу Христову, і замест любові хрысьціянскай паусюдна сеюць насеньне злосыці, нянатісці і братазабойнай сечы.

Забытая і папраная Христовыя запаветы любові да бліжніх: штодзённа даходзяць да нас весткі аб жахлівых, зверскіх збіеніях і у чым непавінных і нават на ложку хваробы палеглых людзей, вінаватых хіба что у сумленині выкананыі свайго абавязку перад Гідэімай, у тым, што усе сілы свае паклалі на служэніне дабру народнаму. И усё гэта творынца ня толькі пад покрыцам начнай цемры, але уяве, при дзённым съятле, зь нечуванай дасоль дзёрзкасцю, бязылітасна жорстка, без усякага суда і з папранынем усякага права і законнасці, -- творынца ў нашы дні ва ўсіх амаль гарадах і сёлах нашай айчыны: і ў сталіцах, і на далёкіх ускраінах /у Петраградзе, Маскве, Гродзку, Севастопалі і інш./

Усё гэта поуніць сэрца напа глыбокім балесным смуткам і вымушае нао звязрнуцца да гэткіх вырадкаў роду чалавечага з грозным словам выкрыціця ѹ перасыцярогі па запавету сьв. апостала: "саграмаючых перад усімі выкрывай, ды ѿ іншыя страх адчујуць". /І Цім. 5, 20./

Апамятайцеся, вар'яты, перапыніце вальи крываўшы расправы. Бо тое, што творыце вы, ня толькі жорсткая справа: гэта -- сапрауды справа сатаніская, за якую падлягаеце вы агню пякельнаму ў жыцці наступным -- замагільным, і страшнаму праклёну нащадкаў у жыцці гэтым -- зямнім.

Уладаю, дадзенай нам ад Бога, забараняем вам прыступаць да Таемствау Христовых, анафемацтуем вас, калі толькі вы посіце яшчэ імёны хрысьціянскія і хачі-б па нараджэнні сваім належыше Царкве Праваслауны.

Заклінаем і ўсіх вас, верных чадаў Праваслауной Царквы Христовой, не уступаць з гэткімі вырадкамі роду чалавечага ѿ якія-небудзь зносіны: "адыміце злога ад вас саміх": /І Кар. 5, 13./

Ганенне найжорсткае узведзена і на Святую Царкву Христову: жыццялайная таемствы, што съвеньяць параджэнне на съвет чалавека альбо бласлауляць шлюб хрысьціянскі, адкрыта абавяшчающа непатрэбнимі, лішнімі, съвятыя храмы альбо разбурающа з гармат съмертаносных /съвятыя саборы Крамля Маскоускага/ альбо рабующа і блюзьнерскі зневажающа /каплічка Спаюцеля у Петраградзе/; ушанавання вернікамі абіцелі съвятыя /як Аляксандра-Неўская і Пачаеўская лаўры/ захоплівающа бязбожнымі уладарамі цемры гэтага века і абавяшчающа нейкім і біта народным набыткам; школы, што існавалі на сродкі Царквы Праваслауны і рыхталі съвтароу і насцунікаў веры, признающа лішнімі і пераутварающа альбо ў вучылішчы бязьвер'я, альбо нават прама у рассаднікі распупоти.

Маёмасьць манаstryроў і царквеў праваслауных адбіраецца на той падставе, што гэта -- народны набытак, але без усякага права і нават без жадан'я лічыцца з законнаю воляю самога народа ... І, нарашце, улада, што абыцала прынесыці ў Расію права і прауду, забісьпечыць свободу і парадак, выяуляе усюды толькі самае разюшанае свавольства і паусюдны гвалт над усімі і у прыватнасці над Святою Царквою Праваслауны.

Дзе-ж мяжа гэтым зыдзекам з Царкви Христовай? Як і чым можна спыніць гэты наступ на яе шалёных ворагаў?

Клічам усіх вас, вернікаў і верных чад царкви: стаńце на абарону зыняважанай і прыгнечанай цяпер Святой Маці нашай.

Ворагі Царкви захопіваюць уладу над ёю і яе скарбам сілаю съмертоноснай зброі, а вы супрацьстаяніе Ім сілаю веры вашай, вашага уладнага ўсенароднага стогну, які спыніць вар'яту і пакажа Ім, што ня маюць яны права называць сябе вястунамі добра народнага, будаунікамі новага жыцця па волі народнага разуму, бо дзейнічаюць нават прама супраць сумленія народнага.

А калі трэба будзе й пакутаваць за справу Христову, клічам вас, улюблёных чады Царквы, клічам вас на гэтыя пакуты разам з сабою словамі сьв. Апостала: "хто нас аплучыць ад любові Божай? Смутак, альбо пяснота, альбо ганенне, альбо голад, альбо галечча, альбо бяды, альбо меч?" /Рымл. 8, 35./

А вы, брати Архіпастиры і пастиры, не губляючи ніводнае хвілі у вашай духоўнай працы, з пальмінай вераю клічце чад ваших на абарону гапраных цяпер правоу Царкви Праваслаўной, неадкладна тварыце духоўнія саюзы, клічце не прымусам, а до ёя воляю цалучаша да змагароў духа, якія сіле зьнешній супрацьпастаяніць сілы святога сьвятога натхненія, і мы цывільда улаўлены, што ворагі Царкви Христовай будуть пасаромлены і разъвеяны сілаю Крыжа Христова, бо непахтсна абетаваныне самога Боскіга Крыжносаца: "стваду Царкву Мару, і брама пякельная ня здужыць яе". /Мацей, 16, 18./

Ціхан, Патрыярх Маскоўскі і ўсёй Расіі.
Студзень 19 днё,
1918 року.

+

"Я ШУКАЮ ГСЫЦІНУ ..."

/зь дзёйнікаў ды лістоў сьвятара
Аляксандра Ільчанінава/.

+ Калі мы бачым грэх, значыць, самі прычиніны да гэтага граху. Хіба малое дзіця асуджае хаго-небудзь за распусту? Яно гэтае распусты напросту ня можа бачыць. Тоё, што мы бачым, мы часткова і маем.

+ Мудрасць жыцця, у т.л. і хрысьціянскага, -- нічога не патрабаваць ад людзей. /... ня быць патрабавальным да людзей/.

+ Што падумаюць пра нас іншыя людзі -- вось тое лістэр, перад якім пазіруюць смаль усе бяз выключэння. Чалавек робіць зь сябе такога, як хоча выглядаць у вачох іншых. А сапраудні чалавек не вядомы ні кому, часта нават і самому сабе; живе і дзейнічае нейкай выдуманай, прихарашчанай постасцю. Гэтая цяга да мані такая вялікая, што чалавек робіцца злачынцам перад сваёй прыродою, ахвяруе нават самім сабою -- тым адзінам і непаўторным, чым ёсьць кожная чалавечая асона.

+ Цябе бянтажыць твая нясьмеласць і сціпласць у адносінах зь людзьмі? Мала-памалу, ад практикі, разауеща некаторое нахабства -- калі гэтае цябе можа сущэшыць. Але галоўнае -- гэта яскравы доказ самалобства, якое сядзіць у нашых душах.

+ Жыццё -- найкаштоунейшы і адзіны дар, а мы бязглазда щи юдзела марнуем яго, забываючы, што яно такое кароткае.

+ Мы альбо тужліва глядзім у мінулае, альбо чакаем будучыні, у якой ях быццам і начненца сапрауднае нашае жыццё. А сапрауднае -- г.зн. тое, што і ёсьць нашым жыццём, -- злівае ў гэтых пустых шкадаваньянях ды марах.

+ Вы апраудваецеся тым, што учынак ваш не вялікі, ня важны, але няма ківажнага, нікчэмнага у съвеце — ні благога, ні добра. Са- мае нязначнае дзеяньне, ці мімаходзь кінутае слова, самае мімалёт- нае пачуцьце — важныя і рэальныя, як і усё у съвеце. Таму усё са- мае малое павінна адпавядца самаму галоунаму і нішто няможна абы- ходзіць увагаю; за усё мусім тримаць адказ.

+ Заусёди у жыцьці прауда таго, хто абаціраецца не на лёгіку, не на цывярозы сэнс, а таго, хто зыходзіць з аднога Вышэйшага Закону — закону любові. Усе астатнія законы нічога ня вартыя перад лю- бую, якая ня толькі кіруе сэрцамі, але "рухае сонца і іншыя зор- кі". У кім жыве гэты закон, той і сам жыве; хто кіруеца толькі філязофіяю, палітикаю, розумам, — той памірае.

СТАДОНКІ ГІСТОРЫ

8-га сіння 1919 году Антанта вызначыла Польшчы правіза- ричную граніцу, якая прыняла назоу "Лініі Курзона". Была гэта лінія не этнографічна, але палітичная. Яшчэ да нашага часу, на захад ад гэтай лініі насельніцтва Беласточчыны не згубіла свайго беларускага характару. Сталін аддаў Польшчы Беласточчыну, каб прыцягнуць яе на свой бок. Бальшавікі гандлявалі чужой тэти- торыяй, як ім падабалася, і за гэта маюць сёньня і могуць мець зутра яшчэ больші клопат за свае махінацыі.

Ваенныя дзеяньні палякаў з бальшавікамі у 1919-1920 гадох закончыліся пагадненнем у Рызе. Абодвы бакі мелі вайны досыць, але найбольш хацелі міру бальшавікі і за гэты мір былі гатовы аддаць амаль усю беларусь палякам. Але польскія нацыяналісты не хацелі усю Беларусі. Яны ўзялі яе столькі, колькі моглі ператравіць.

Рыжскі Трактат быў ганебным праступствам, якое учынілі па- лякі з бальшавікамі над беларускім народам.. Яны не дапусцілі на Канфэрэнцыю беларускую делегацию БНР, якую ачоліў В. Лас- тоўскі; не дапусцілі бальшавікі ант Хылуновіча, ант Чарвякова з БССР, якую яны стварылі; а палякі не дапусцілі свайго сімпа- тыка А. Луцкевіча з яго Найвышэйшай Рады БНР, а за іхнімі плячы- ма падзялілі Беларусь.

І як гэта гучыць фальшивы, калі старшыня польскай делегацыі у Рызе, Ян Домбскі, у заключным слове сказаў: "Мы стараліся развязаць усе спорныя справы слушна і справядліва: кожная старана зрабіла для другой уступствы, ня толькі, каб дайсьці да паразуменія, але так-жэ, каб аблегчыць прышлыя адносіны".

А у адказ Домбскаму, савецкі прадстаўнік у Рызе, Іофэ, выса- заў сваю недарэчнасць, калі сказаў, што: "... абодвы бакі ня выказалі ніякай агрэсіўнасці... Мы падпісалі мір, які заспа- кайвае поунасцю жыцьцёвия, справядлівия і неабходныя інтерэ- сы польскага народу..."

... Змоўшчыкі призналі незалежнасць Беларусі, але не дапу- сцілі беларускіх прадстаўнікоў на сваю мірную канфэрэнцыю, а за плячыма "незалежнай Беларусі" Домбскі і Іофа падзяліліся ёю па- водле сваіх узаемных інтерэсаў, назваўшы гэта "слушна і справяд- ліва ня выказаўшы ніякай агрэсіўнасці".

Другой недарэчнасцю было, што "незалежная Беларусь", якую ніхто з беларусаў не рапрезентаваў у Рызе, паводле артыкулу 2-га Трактату, "зракалася ўсіх тэрытарыяльных правоу на захад ад граніц..."

На падзел Беларусі у Рызе, Якуб Колас у сваім вершы "Бела- рускаму люду" пісаў у 1921 годзе:

Хіба забудзем мы тыхі межы,
Што правадзілі бяз нас?
Раны глубокі, ох, яшчэ съважы
Помсты агонь не пагас.

Нас падзяліл! – Хто? Чужаніцы!
Цёмных дарог махляры,
К чорту іх межы, к д'яблу граніцы!
Нашы тут гоні, бары!

Будзем мы самі гаспадарамі,
Будзем свой скарб ратаўаць.
Годзе той кроўды! У ногу з братамі
Пойдзем свой край вызваляць!

Рыжскі Трактат быу пасуджаны ўсім беларускім народам, яго пра-
вымі і левымі арганізацыямі. Нават Трэці Кангрэс Саветаў Менскага
уезду вынес рэзалюцыю 12-га сінегня, у якой дамагаўся незалежнас-
ці Беларускай Савецкай Рэспублікі у яе этнографічных межах і
што дэлегацыя БССР павінна быць пасланая на мірныя перагаворы,
дзе рашаеща лёс Беларусі паміж Расеяй, Украінай і Польшчай.

Падпісваючы гэты Рыжскі Трактат у сакавіку 1921 году, Поль-
шча забавязвалася у 7-м артыкуле забясьпечыць свабоднае разьвіць-
цё беларускай культуры, мовы, ды адначасна давалася права аргані-
зацыі беларускіх школаў у межах Польшчы.

... Ці Польшча выканала гэтую агульналюдzkія забавязаныні
перед сваімі грамадзянамі іншых нацыянальнасьцяў і рэлігіяў,
падпісваючы Вэрсалльскі і Рыжскі Трактаты? Ніколі. Дык хто-
тады пачау ламаць гэтую Трактаты, як не самы палякі. Як піша
полька Барбара Топорска у "Вядомосцях" ад 26 траўня 1962 году:
"Польшча зламала усе міжнародныя трактаты, якія забавязвалі яе
да шанаваньня асноўных свабодаў грамадзян другіх вераў і нацыя-
нальнасьцяў".

... 17-га верасьня 1939 году Рыжскі Трактат быу перакоўсле-
ны, але не супраць волі нарodu, а дзеля добра Беларусі і Украіны.

Пішучы гэты артыкул, я добра памятаю нядзельню 17-га верасьня
1939 г. Раціцай чутны быў глухія выбухі з боку польска-савец-
кай граніцы, пасля паявіліся па баку Захаднай Беларусі высока
самалёты. Стоячы на вуліцы, каля мяне праляцеў на кані жаунер.
Я прышоў у хату і кажу хвораму бацьку, які ляжаў у ложку, што
я бачыу жаунера на кані, які праляцеў па нашай вуліцы, але гэта
ня быу польскі жаунер. Хворы бацька падняўся з ложка, сеў, пера-
хрысьціўся і сказаў: "Дзякую Богу, зъмена улады". І гэта дум-
лі амаль усе беларусы у Захаднай Беларусі. А што рабіла НКВД,
гэта другая справа. Аднак аб'яднаныне Захаднай Беларусі з Усход-
нем было спаткана народам прыхільна.

Заніцце Чырвонай арміяй Захаднай Беларусі 17 верасьня 1939
году уратавала яе ад паланізацыі і акаталічанія. Па ўсёй За-
ходній Беларусі адкрыліся беларускія школы, а з імі адкрылася
дарога да вышэйшай асьветы, асабліва для беднай сялянскай мола-
дзі, якая ня мела магчымасці вучыцца пад Польшчай.

Той дзвяццацігадовы міжваенны перыяд польскае улады на зем-
лях Захаднай Беларусі увайшоў у гісторию як перыяд нацыянальнага
прывнёту, прасьледу і заняпаду нацыянальнай культуры. Войт у
гміне камандант паліцыі на пастарунку, а ксёндз на амбоне кі-
равалі Захаднай Беларуссі.

На працягу гаугіх стагоддзяў супольнага польска-беларускага
жыцця, палякі кіраваліся сялянским нацыяналізмам, шавінізмам, ім-
перыялізмам, у чым памагаў Польскі каталіцкі касцёл, які роз-
нымі способамі акаталічваў і апалячваў праваслаўных беларусаў.
І гэтую перастарэлую навікі каталіцкай Польшчы пераходзіла
сярод некаторых палякаў да нашага часу.

На заканчэнні варта сказаць, што наколькі пакт Рыббэнтроп-
Молатау ёсьць варожы для палякаў, то німенш варожы зъяўляецца
для беларусаў Рыжскі Трактат, зроблены Домбокім і Гофэ.

Ю.Свяржынскі. /"ГОЛАС ЧАСУ".
Царкоўна-грамадзкі часопіс.
Лондан: №3, лістапад-сін-
жань 1989 г., стар. 4-8./

27 студзеня 1990 г. у Таллінне адбылася міжнародная канферэнцыя "Маладыя у Хрысьціянскай дэмакратыі", арганізаваная Эстонскім Хрысьціянска-дэмакратычным Саюзам і Таллінскім Хрысьціянска-дэмакратычным Саюзам маладых. Удзельнічалі прадстаўнікі Хрысьціянска-дэмакратычных партый Нарвегіі, Швецыі, Фінляндіі, Даніі, Італіі, Латвіі, Літвы, Расіі, Украіны, Грузіі. Апбеларускага Хрысьціянска-дэмакратычнага руху на канферэнцыі выступіў паэт Алег Бембель /Зыніч/. Прапануем тэкст яго выступлення:

Тэбе!

Драгія браты й сестры!

Скажу колькі слоўцау пра тня крытычную кропачкі, якія уяўляюцца найбольш істотнымі ў аснородку сяброу "Правастаўнае думкі", да якіх я належу і зъ якімі мне найчасцей вышадае сумовіща.

Страчаны Рай, разбураную гармонію жыцця аямнога наурады можна вярнуць толькі грамадзкім зыменамі. "Шукайце Царства Божае, астатніе далучыцца". Мы-ж, намагаючыся -- часам, герайчна -- спачатку здабыць "астатніе", не дасягаем асноўнага -- Царства Божага, -- безъ якога "астатніе само па сабе" /нават калі, часткова, і дасягаецца/ траціць сэнс, робіцца толькі іміграційным прывідам-устасінам, што зынікае разам зъ замінным часам у момант вяртання спустошанай душы у Вечнасць.

Треба урэшце вызваліць чалавечую душу ад згубнай праметаўскай спакусы герайзму, вярнуць ёй жыццядайную прагу святыні.

Христос -- Сваім Словам і Лёсам -- паказаў неуміручы узор Святыні, якая была супрацьпастаўлена дэмантчнаму герайзу альтычнай гісторыі.

У наш час менавіта Эстонія -- разам з Латвіяй і Літвой -- дэмантруе сапрауды Хрысьціянскае супрацьстаянніе дэмантчнай сіле, якая акупавала усе народы Імперыі, уключаючы рускі народ. "Аліцзі ад Мяне, сатана!" -- гэтыя Словы Христа, зъвернутыя прама да дэмана, зауседы гучыць ува мне, калі я думаю пра Эстонію альбо атрымліваю весткі адсюль.

Треба перадолець, і у душах, і у народах, "комплеку Раскольнікава" -- ледзьве не асноўны рухавік усей дэмантчнай -- дихрыціянскай і некрысьціянскай гісторыі, амаль зауседны спадарожнік, цень герайзму.

Раскольнікаў Даастаечскага быў перакананы, што забіць "нікому непатрэбную", нават "шкодную" бабулю і авалодаўшы ейнім, нарабаваным у пяцічасных людзей, багаццем, -- бы здолее пабудаваць зусім іншае, шчасльівэ жыцьцё.

Гістарычнай кульмінаціяй калектуна га "комплексу Раскольнікава" сталі зьдзяйсьненія большавіцкіх інтернацыонал-сацыялістau і германскіх нацыянал-сацыялістau. Іхэл і поіхалёгія тня-ж, Раскольнікаў да-пакаяннага: некага /"ня тыл" кляси, расы/ зынішчыць, забіць і, авалодаўшы нечым /ня ім, калектиунным Раскольнікам, сатвораным/ багаццем, пабудаваць "нябачацнае дагэтуль у гісторыі", шчасльівэ, поўнацэннае жыцьцё ...

Чарнобыль ... Гэта і кара Божая за саудзел у дэмантчнай гісторыі, і знак асаблівай Літасці Божай да Беларусі. З пакаленнай малітвай і данамогай братоу і сясьцёр з усяго свету мы будзем несьці Чарнобыльскую епітимю, перадольваць гэтае Скоінае Відабаванніе -- спадзяючыся й веруючи, што Гасподзь у сё дасылае дзеля уратаванья пушнатых.

Дамагаючыся плёншага грамадзка-палітычнага аддзялення ад дэмантчнага кірунку гісторыі, прагнучы сувярэзініцтва, свабоды, трэба памятаць, што усе мы на гэтай грэшнай Зямельцы -- часцінкі непадзельнага Саюзу Злучаных Штатау, Рэспублік, Каралеўства Христовых. І толькі у гэтай сябрине міралюбівых Хрысьціянскіх народаў у нас усіх ёсьць шанц на уратаванніе. Бо толькі тут -- шлях у Царства Божае. Бо усе мы -- "адно у Хрысьцо Гісуе".

"... астатніе -- далучыцца".

Вольная Беларусь бачыць свой лёс у сям'і вольных Хрысьціянскіх народаў.

Лі Läh!

ГЭТА ЦІКАВА

+ Джэры Рубін, амэрыканскі рэвалюцыянер: "Мы перамяшалі маладосьць, музыку, юр., наркотыкі, дух бунтарства са здрадаю -- і такое спа-лучэнне немагчыма адолець".

+ Міхаіл Бакунін, рэвалюцыянер-анахіст: "... д'ябал -- першы вольнацумца і ратавальнік сьвету; ён вызвалене Адама і ставіць пячатку людзкасці да волі на ілбе ягоным, зрабіўши чалавека неслухам". /M.Бакунін. Сесііres P.V. Stock, Paris, 1895.

Vol: I, p. 270./

+ Іісус прамовіу да Пергамскай царквы /Пергам -- горад у Малой Азії/ вельмі загадковыя слова: "Ведаю твае справы, і што ты жи-веш там, дзе прастол сатаны". /адкр. сьв. Яна, 2, 13/. Архітэк-тар Шчусеу, які збудаваў Маузалей Лёніна, узяў за аснову праекту гэтага надмагільнага помніка -- Пергамскі цвінтар. Гэта было ў 1924 годзе. Вядома, што Шчусеу атрымаў тады усю неабходную інфар-мацію ад Фредэрыка Поульсэна -- признанага аутарытэту ў археалё-гіі.

НАД ІНФОРМАЦІЮЦЬ

"С упованиеем на Господа Монхенский приходит приступает к пост-ройке нового храма -- первого в мире собора, посвященного Св. Но-вомуученикам Российским /под Парижем и в Западно-Американской епар-хии уже есть первые храмы в честь Новомуучеников/. Приход уже купил землю в Мюнхен-Лайме, а теперь обращается ко всем русским людям за помощью в сборе средств на строительство собора. В связи с по-стройкой в нынешнем храме каждую субботу будет совершаться моле-бен Св. Новомуученикам, а каждую среду акафист".

"Русский пастырь".
США, Джорданвіль.

+ Пры Савецкім Фондзе культуры створана асацыяцыя званарнага мастацтва. Асацыяцыя прымае заказы на рэстаурацию і ліцьце новых званоу. Сыпецялісты-ліцейшчыкі, майстры званарных спраў з Савец-кага Саюзу, Германіі, Бельгіі, Нідэрландау, Заходняга Берліну і ЗША гатовыя прыйсці Вам на дапамогу, калі Вы пажадаецце скарыстаць паслугі Асацыяцыі званарнага мастацтва. Заявы дасылайце на адрес: 121019, Москва, Гогалеускі бульвар, 6, Ю.В.Пухначоу.

+ У Ігналіне, горадзе будаунікоў атамнай станцыі, за дзяржауны кошт пабудаваны новы касьцёл. 2/3 жыхароў гораду -- прнезжия, ся-род іх -- беларусы, рускія, украінцы. На сустрачы з гарадскімі ўладамі будаунікамі, спрод іншых пытаньняў, было паставлена пы-танье аб будауніцтве новай Праваслаўнай царквы.

+ Зъ леташняга чэрвеня у Венгрыі начало існаваць 58 новых жа-ночных і мужчынскіх манаскіх абшчын.

+ На Нараджэнне Хрыстовае у Менскім Кафедральным саборы съя-вау хор хлопчыкаў сярэдняй спецыяльнай музичнай школы при Белдзярж-кансерваторыі пад кірауніцтвам Таісіі Міронавай. Дзеці съпявалі, як ангелы. Боскія съпевы, праходзячы праз чистыя душы дзетак, больш усхвалявалі, чым акадэмічны хор праф. Роуды, ці аматарскія хары Ра-кіцага і Мацюкова. Апошні раз харавыя съпевы такой духоўнай вышыні мы маглі начуць у выкананыні хора "Рускі Праваслаўны партэ" пад кірауніцтвам Ігара Хургленкі.

ГОДС ФРДАКТАР

Цяперашніе напружанае становішча ў рэспубліцы, дзякаваць Богу, не абсяжарана рознагалосіямі нацыянальнымі і рэлігійнымі. І розныя спробы ускладніць на гэтым глебе адносіны паміж людзьмі вы-

клікаюць насыцяро жана сасыць і заклапочанасыць. Ці не на адзін млын ліоць ваду лёзунгі: "Бі жыдоу!" і "Няхай жыве вуніяцтва!"?

Пакуль сціпла, але ужо аб'явіўся другі, пасля ксяндза Яна Матусевіча, вуніяцкі святар. Гэта п. Кузьмічоу . Калі першы сваё "вуніяцкае служэньне" насыпахова сумяшчае са службай у касьцеле, то другі пакуль што падаў заяву на рэгістрацыю абычны у Гомлі. Я сустрэўся зь людзьмі, якія вучыліся і працавалі разам з гэтым чалавекам. Некалькі нюансаў: вытнаны з 3-га класу семінары за распусту, рукапакладзены на поудні нашай краіны, дзе яго ніхто ня ведаў. Вярнуўся на Беларусь. Атрымаў прыход на Гародзеншчыне, у Азёрах. Абакраў царкву, прыхажан і суседніх святараў. Пазичу дзіве тысячы рублёў у Менскім епархіяльным упраўленні, кінуў жонку і зынік. Былі аб'яўлены саюзныя попукі. Паказальні суд у Гародні. Адбылі два гады у мейсцах ня вельмі аддаленых. Пасля зняволення, з выглядам святога, пераконаў, што гэта Богу было угодна, каб ён пабыў у астрозе, цяпер ён іншай глядзіць на съвет і г.д і да т.п. Ні адзін з дабрачынных не пахадаў узяць яго на працу. Атрымаў мейсца пісачомышчика /читальника/ пры царкве у Гомлі. Нечакана зынік. Як потым высьветлілася, ездзіў ува Львоў. Вярнуўшыся у Гомель, абвясціў сябе вуніяцкім святаром і што сядзеў ён два гады "за веру і за рэлігійныя перакананыі". Назыўраў болей за 50 подпісаў /засталося цяпер дванаццаць зь лішкам/ для рэгістрацыі прыходу.

А цяпер, шаноўны чытач, я хачу нагадаць Табе слова былога вуніяцкага епіскапа Язэпа Семашкі зь ягоных успамінаў: "Некалькі стагоддзяў рускі /беларускі/ народ гэтага краю /Беларусі/ знаходзіўся пад прыгнётам Польшчы. У гэты час, у яго аднялі ня толькі старынае Праваслауе, за помаччу вуніі, але і напалі на яго родную мову. З гэтай мэтай вучылі гэты народ, у меру можлівасці, маліца на польскую мове і, зь бегам часу, ня толькі вынятковыя асобы, пераважна адукаваныя, але цэлый парабі і акругі, па розных мейсцах, забылі свае родныя штодзённыя малітвы і карысталіся малітвамі на польской мове". /Кіроняновіч, "Жыцьце Язэпа Семашкі ...", Вільня, 1897, стар. 421/. І сёньня, калі наша нацыя стаіць на мяжы зынікнення, калі беларуская мова падыхае і да статуту лацінскай /г.зн. мёртвай --- ці ня Божы знак?/, -- куды нас клічуць вуніяты? Думай, чытач. Вывучай гісторию. Маліся. Прымай самастойнае рашэнне.

Надышоў Вялікі Пост і мы, рэдакцыя "Праваслаунае думкі", віншуем Вас і, як прынята у праваслауных, просім дараваць нам наши грахі.

Хай Вам дашаможа Гасподзь прыйсці да Вялікадню чистымі душою, з лагодным сэрцам. Усяго Вам добра!

Страцілат.

Рэдактар Страцілат.

Мастак Якау.

Часопіс "Праваслауная Думка" не з'яўляецца органам афіцыйных царкоўных уладаў і адлюстроўвае думку незалежнае рэдакцыі.

Матэрыялы друкуюцца старой беларускай арфаграфіяй.

"Праваслауная Думка" распаусціваецца у Беларусі, Расіі, Украіне, балтыйскіх дзяржавах, Польшчы, Англіі, Амэрыцы, Канадзе.

Бясплатна. Кумар выдацзены коштам рэдактара.

Маклац 10 000 асобнікаў.

Ахъяруйце грошы ў фонд выдання.